

КАРТА АСНОЎНЫХ ЗАДАЧ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА НА 2019 ГОД

Асноўныя мэты:

Падтрыманне цэнавай стабільнасці

Забеспячэнне фінансавай стабільнасці



Задачи 1-га ўзроўню

1. Падтрыманне інфляцыі, якая вымяраецца індэксам спажывецкіх цэн, у межах 5 працэнтаў

2. Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, ААТ "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь"
 3. Забеспячэнне эфектыўнага, надзейнага і бяспечнага функцыянавання плацежнай сістэмы
 4. Забеспячэнне фінансавай устойлівасці сегмента некрэдытных фінансавых арганізацый
 5. Забеспячэнне ўстойлівага функцыянавання фінансавага рынку
 6. Абмежаванне сістэмных рызык фінансавай стабільнасці
 7. Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання Нацыянальнага банка

8. Павышэнне інстытуцыянальнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка



Задачи 2-га ўзроўню

- 1.1. забеспячэнне кантролю над ростам грашовай прапановы, якой дастаткова для задавальнення плацежаздольнага попыту эканомікі на грошы і якая не прыводзіць да назапашвання макраэканамічных дысбалансаў;
- 1.2. падтрыманне працэнтных ставак у эканоміцы на станоўчым узроўні ў рэальным выражэнні;
- 1.3. рэгуляванне ліквіднасці банкаў, якое забяспечвае дасягненне аперацыйнага арыенціру;
- 2.1. падтрыманне банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі, ААТ "Банк Развіцця Рэспублікі Беларусь" значэнняў паказчыкаў, якія характарызуюць іх устойлівае і бяспечнае функцыянаванне;
- 2.2. удасканаленне працэдур банкаўскага нагляду і інспекцыйнага працэсу;
- 2.3. удасканаленне сістэмы ПАД/ФТ;
- 2.4. зніжэнне рызык супрацьпраўных замахаў на аб'екты фінансава-крэдытнай сістэмы і забеспячэнне бяспекі аказання банкаўскіх паслуг;
- 3.1. развіццё плацежнай сістэмы Рэспублікі Беларусь;
- 3.2. удасканаленне нагляду за плацежнай сістэмай Рэспублікі Беларусь;
- 3.3. падтрыманне надзейнага і бяспечнага функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў (АС МБР);
- 4.1. удасканаленне працэдур дыстанцыйнага кантролю за дзейнасцю некрэдытных фінансавых арганізацый;
- 4.2. удасканаленне прававых умоў ажыццяўлення дзейнасці некрэдытных фінансавых арганізацый;
- 4.3. стварэнне прававых умоў для развіцця новых фінансавых інстытутаў у сегменце некрэдытных фінансавых арганізацый;
- 5.1. прыняцце мер, якія спрыяюць дэдаларызацыі эканомікі;
- 5.2. падтрыманне міжнародных рэзервовых актываў на ўзроўні, вызначаным Асноўнымі напрамкамі грашова-крэдытнай палітыкі;
- 5.3. удасканаленне валютнага заканадаўства;
- 5.4. стварэнне сістэмы валютнага маніторынгу;
- 5.5. садзейнічанне развіццю фінансавага рынку;
- 5.6. абарона правоў спажыўцоў фінансавых паслуг;
- 6.1. развіццё сістэмы забеспячэння фінансавай стабільнасці;
- 6.2. развіццё сістэмы аналітычных інструментаў маніторынгу фінансавай стабільнасці;
- 6.3. падтрыманне росту крэдытавання на раўнаважным узроўні, які забяспечвае аптымальны баланс паміж эканамічнай актыўнасцю і велічынёй сістэмных рызык;
- 7.1. скарачэнне абавязацельстваў Нацыянальнага банка ў замежных валютах;
- 7.2. умацаванне ўласнага капіталу Нацыянальнага банка;
- 8.1. прыняцце мер па пераходзе на рэжым інфляцыйнага таргетіравання;
- 8.2. удасканаленне пераліку і падыходаў да фарміравання статыстычных і адміністрацыйных даных;
- 8.3. пабудова сістэмы кіравання данымі;
- 8.4. развіццё праектнай дзейнасці ў Нацыянальным банку;
- 8.5. павышэнне транспарэнтнасці дзейнасці Нацыянальнага банка;
- 8.6. лічбавая трансфармацыя працэсаў дзейнасці Нацыянальнага банка;
- 8.7. аптымізацыя функцый і штатнай колькасці Нацыянальнага банка.